

*Сужэнства, як суполльнасць жыцця і кахання, з'яўляецца высакародным пакліканнем Божым да выканання запланаваных Богам заданняў, менавіта: да любові і пераказвання жыцця.*

## ДАШЛЮБНЫ САКРАМЭНТ ПАЯДНАННЯ НАРАЧОНАГА / НАРАЧОНАЙ

Падчас духоўнай падрыхтоўкі да сакраменту сужэнства нарачоныя павінны двойчы прыступіць да сакраменту паяднання:

I. Пасля паведамлення аб намеры ўзяць шлюб .....  
дата подпіс спаведніка

II. Перад шлюбам .....  
дата подпіс спаведніка

## ПАМЯТКА ДЛЯ НАРАЧОНЫХ

1. У парафіяльную канцылярыю трэба прадставіць:

- пасведчанне аб святым хросце з адзнакай «для касцёльнага шлюбу»,
- пасведчанне аб перадшлюбным паведамленні з парафіі нарачонага,
- пасведчанне аб атрыманых ведах на катэхезе,
- пасведчанне аб удзеле ў канферэнцыях па падрыхтоўцы да Сакраменту Сужэнства,
- дакумент аб заключаным сужэнскім саюзе ў ЗАГСе.

2. Дзень і час заключэння шлюбу трэба загадзя ўдакладніць з душпастырам касцёла, у якім адбудзецца шлюб. За некалькі дзён да шлюбу нарачоныя павінны прыйсці ў канцылярыю гэтага ж касцёла, каб падрыхтаваць акт шлюбу.

3. На шлюб трэба прыйсці пунктуальна, разам са сведкамі, якія падпісаліся ў акце шлюбу.

4. Нарачоныя павінны загадзя папярэдзіць запрошаных на шлюб асобаў, каб дзеля пашаны да святасці абраду і месца

- яны не фатаграфавалі падчас сакраментальнага абраду,
- не віншавалі маладых каля алтара.

## ПАМ'ЯТКА ДЛЯ НАРАЧОНЬХ

1. У парафіяльную канцылярыю трэба прадставіць:

- пасведчанне аб святым хросце з адзнакай «для касцёльнага шлюбу»,
- пасведчанне аб перадшлюбным паведамленні з парафіі нарачонага,
- пасведчанне аб атрыманых ведах на катэхезе,
- пасведчанне аб удзеле ў канферэнцыях па падрыхтоўцы да Сакрамэнту Сужэнства,
- дакумент аб заключаным сужэнскім саюзе ў ЗАГСе.

2. Дзень і час заключэння шлюбу трэба загадзя ўдакладніць з душпастырам касцёла, у якім адбудзецца шлюб. За некалькі дзён да шлюбу нарачоныя павінны прыйсці ў канцылярыю гэтага ж касцёла, каб падрыхтаваць акт шлюбу.

3. На шлюб трэба прыйсці пунктуальна, разам са сведкамі, якія падпісаліся ў акце шлюбу.

4. Нарачоныя павінны загадзя папярэдзіць запрошаных на шлюб асобаў, каб дзеля пашаны да святасці абраду і месца

- яны не фатаграфавалі падчас сакрамэнтальнага абраду,
- не віншавалі маладых каля алтара.

---

*Сужэнства, як суполльнасць жыцця і кахання,  
з'яўляецца высакародным пакліканнем Божым  
да выканання запланаваных Богам заданняў,  
менавіта: да любові і пераказвання жыцця.*

## ДАШЛЮБНЫ САКРАМЭНТ ПАЯДНАННЯ НАРАЧОНАГА / НАРАЧОНАЙ

Падчас духоўнай падрыхтоўкі да сакрамэнту сужэнства нарачоныя павінны двойчы прыступіць да сакрамэнту паяднання:

I. Пасля паведамлення аб намеры ўзяць шлюб .....  
дата ..... подпіс спаведніка

II. Перад шлюбам .....  
дата ..... подпіс спаведніка